




НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Надзея УСАВА,
вядучы навуковы супрацоўнік
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь



Арт-лекторый

З КАЛЕКЦІЙ НАЦЫЯНАЛЬНАГА МАСТАЦКАГА МУЗЕЯ: АФІШЫ І АРХІЎНЫЯ ФОТАЗДЫМКІ



Мікалай Міхалап на фоне карцін у галерэі. 1939 г.

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР “Аб арганізацыі карцінай галерэі ў г. Мінску” выйшла 24 студзеня 1939 г. Ад гэтай даты Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь вядзе сваю фактычную гісторыю. За 85 гадоў ён змяніў трох адресы сваіх рэзідэнций і сёння займае пяць будынкаў у квартале вуліц Леніна, Маркса і Кірава. Юбілейны год музей вырашыў адзначыць шэрагам выставак. Першая з іх – “Мастацкаму – 85. Афішы і архіўныя фотаздымкі”¹, дзе ўпершыню з многіх тысяч паказаны 30 мастацкіх афіш і 30 архіўных фота. Афішы як від рэкламнай пра-
ducty і на гэты раз ператварыліся ў гістарычныя і мастацкія экспанаты.

Адкрыццё карцінай галерэі па вуліцы К. Маркса, 29 (у будынку былога інтэрната Вышэйшай сельскагаспадарчай школы, а дагэтуль – Марыінскай гімназіі²) адбылося 8 лістапада

¹ Курагары выстаўкі – загадчык аддзела навукова-асветніцкай работы Дзіяна Шантар і вядучы навуковы супрацоўнік Надзея Усава.

² Пяць гадоў таму, да 80-годдзя музея, на фасадзе гэтага будынка ўсталявана памятная дошка.

1939 г. Яно было прымеркавана да 22-й гадавіны Каstryчніцкай рэвалюцыі і 30-годдзя БССР. З таго ўрачыстага дня захаваліся 6 унікальных фота першага дырэктара музея Мікалая Міхалапа, выразаных з дакументальнай стужкі кінахронікі, якая, напэўна, здымалася пры адкрыцці галерэі, калі дырэктар апавядаў пра яе багацці. Шматлікія драпіны на стужцы паказваюць, што яна не раз дэманстравалася ў кінатэатрах. Гэта сапраўдныя гістарычныя рарытэты музея.

Фотаздымкі і выставачныя афішы, якія збіраліся на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, можна назваць арыгінальнымі маркерамі музейнай гісторыі.

Афішы – службовы матэрыял – упершыню ў гэтым годзе сталі экспанатамі. На жаль, не захаваліся афішы першых даваенных выставак, якія адбыліся ў галерэі на працягу двух перших гадоў яе існавання, у 1939–1941 гг.: “Мастацтва Беларускай ССР” да Дэкады беларускага мастацтва ў Маскве (1940), “Ленін і Сталін – арганізаторы беларускай дзяржаўнасці” (1940), “Мастацкія рамёствы народаў СССР” са збору Дзяржаўнага гісторыка-мастацкага музея-запаведніка г. Загорска (1941).

Драматычныя і нават трагічныя старонкі гісторыі галерэі – перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Экспанаты, якія не паспелі эвакуіраваць (Мінск быў захоплены на шосты дзень ад пачатку вайны), былі разрабаваны акупантамі. Тры гады таму сталі вядомыя некалькі фота жніўня 1941 г., зробленыя В. Фрэнцам, персанальным фатографам А. Гітлера і яго найбліжэйшага кола, што былі алічбаваны і выкладзены ў інтэр-



Выявы афіш даступны
па QR-кодзе.

нэт – рэйхканцлер Г. Гімлер уважаў, хоць у залы карцінай галерэі ў Мінску. Адразу пасля яго візіту пачалося метадычнае рабаванне экспанатаў. Амаль 4 тыс. адзінак захавання, сабраных да вайны, былі знішчаны або вывезены ў Германію. На жаль, гэтыя здымкі – пакуль адзіныя, якія паказваюць экспазіцыі і інтэр'еры даваеннай галерэі.

Аднаўляць музей давялося супрацоўнікам на чале з дырэктарам Аленай Аладавай ужо ў апошнія ваенныя гады, пасля вызвалення Мінска. Галерэя размяшчалася ў восьмі пакоях у бытлым будынку Дома працы (Дома прафсаюзаў) на плошчы Свабоды, 8. Там не было месца для вялікіх выставак, таму іх праводзілі на іншых пляцоўках. Так адбылося і з выстаўкай 1945 г., якая праходзіла ў Акруговым доме афіцэраў. Сямая ранняя афіша са збору музея – 1945 г. – афіша-каталог з 33 прозвішчамі асалелых у вайну мінскіх мастакоў. Гэта ўнікальны экспанат, ад якога вядзеца адлік архіўнага збору афіш. Ужо тады кіраўніцтва галерэі разумела інфармацыйную каштоўнасць такой рэкламнай прадукцыі. Спачатку афішы і плакаты зберагаліся ў невялікай музейнай бібліятэцы, а з 1994 г. – у архіве музея. “Трэба падзякаўаць бібліятэкару Веры Колас, якая захоўвала першыя пасляваенныя афішы і паставіла сачыла, каб гэты збор папаўняўся новымі экзэмплярамі. Добрая захаванасць афіш 1950–1980-х гадоў – яе заслуга. Потым яе справу працягнула архівіст Валянціна Баслык, яна сістэматызавала вялізную калекцыю”, – лічыць Алену Шапашнікава, вядучыя навуковы супрацоўнік музея, стаж музейнай працы якой набліжаецца да паўстагоддзя.

Фонд афіш розных памераў пасляваеннага перыяду даволі багаты – каля 2000 адзінак захавання (з дуплетамі). Ён хутка расце: толькі за апошнія два гады ў музеі і яго філіялах праведзена каля 90 выставак.

У 1957 г. быў узвядзены новы велічны будынак па вуліцы Леніна, 20, спраектаваны архітэктарам Міхаілам Бакланавым. Шкада, што няма фотаздымкаў пераезду на новае месца, так маляўніча апісанага найстарэйшай супрацоўніцай музея Ірынай Назімавай: “Незадоўга да лістападаўскіх святаў да пад’езда Дома прафсаюзаў быў пададзены грузавік, на яго пагрузілі скульптуру і супрацоўнікаў, якія павінны былі беражліва падтрымліваць у дарозе мармуровыя, гіпсавыя і драўляныя галовы. Для большай устойлівасці давераных нам шэдэўраў мы абды-



Экскурсію праводзіць мастацтвазнаўца Ірына Назімава. 1957 г.

малі іх за шыі. Карціна была амаль сюррэалістычная. Некалькі рэйсаў на машыне змяніліся пешымі працэсіямі супрацоўнікаў галерэі ўсіх узростаў, якія пераносілі карціны ў руках. Пазалочаныя разъбяныя рамы для зручнасці транспарціроўкі мы надзявалі на шую і, гледзячы адно на аднаго, не маглі ўтрымацца ад смеху. ...Урачыстасць падзеі і камізм сітуацыі выклікалі радаснае ўзбуджэнне і ўдзельнікаў пераезду, і выпадковых мінакоў. На жаль, гэтыя яркія моманты гісторыі музея захаваліся толькі ў нашай памяці...”

Статус дзяржаўнага музея галерэя атрымала ў 1957 г., нацыянальнага – у 1993 г. З нагоды ўзвядзення новага будынка ў 1957 г. на Гродзенскай фабрыцы афсетнага друку быў выпушчаны плакат Беларускага дзяржаўнага мастацкага музея БССР тыражом 500 экз., дзе змешчаны адрес, інфармацыя пра калекцыі музея і час працы, пазначана таксама і кіраўнічая ўстанова – Міністэрства культуры БССР. Упершыню, акрамя сімвалу мастацтва (выявы палітры і пэндзля), на афішы з’явіўся прататып лагатыпа – графічная выява фасада будынка музея (на аснове эклібриса музея, выкананага мастаком Анатолем Тычынам), што, безумоўна, падкрэслівала важную падзею – пераезд ва ўласны будынак.

Наступны рэкламны плакат музея (плакат-булкет) быў створаны толькі праз трыццаць гадоў – у 1989-м. На адваротным баку надрукаваны выявы твораў з усіх збораў музея. Тытульную паверхню афішы займае “Партрэт невядомай з кветкамі і фруктамі” Івана Хруцкага. Надпіс у правым верхнім вугле “Дзяржаўны мастацкі музей БССР” дапоўнены тэкстам на чатырох мовах – беларускай, рускай, англійскай і французскай. Гэты факт сведчыць, што кіраўніцтва музея ўлічвала значную колькасць замежных турыстаў у сталіцы Савецкай Беларусі.



Школьнікі – наведвальнікі Дзяржаўнага мастацкага музея БССР. 1958 г.

Рэкламны плакат можна было выкарыстоўваць як постар і як кароткі даведнік.

З 1957 г. мастаком-афарміцелем музея стаў малады выхаванец Тэатральна-мастацкага інстытута Іван Міско, сёння народны мастак Беларусі. “Я займаў маленъкі пакойчык венткамеры ля бібліятэкі. Гэта была мая майстэрня. У мае абавязкі ўваходзілі этикеткі і, вядома ж, насценная рэклама і афішы. Я сам насіў у друкарню арыгіналы. Стараўся выкарыстоўваць толькі два-тры колеры, бо тэхніка друку ў той час была яшчэ недасканалая”¹.

Перыяд 1970–1980-х гг. адзначаны музейнымі бумам у СССР. Беларускі мастацкі музей прымалі шмат замежных выставак. З пасляваеннага перыяду ў калекцыі ёсць найбольш інфармацыйныя экзэмпляры афіш, якія ілюструюць шырокую геаграфію выставачнай дзейнасці музея (ад Аўстраліі і Эфіопіі да ЗША і Японіі), сведчаць аб супрацоўніцтве з вядучымі ўстановамі свету (Дзяржаўны Эрмітаж, Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А. С. Пушкіна, Смітсанскі інстытут, Нацыянальная галерэя ў Празе, Дрэздэнская галерэя, Музей Вікторыі і Альберта і інш.), дэманструюць разнастайнасць тэхнік (літаграфія, афорта, шаўкаграфія, афсетны друк), а таксама адлюстроўваюць свой час.

Часта архіўныя фотаздымкі і афішы ўзаема-дапаўняюцца: афіша выстаўкі “Шэдэўры Дрэздэнскай галерэі” (праходзіла ў ліпені 1975 г., аўтар – мастак А. Герасімаў) суадносіцца з аматарскім фотаздымкам чаргі, якая выходзіць далёка на вуліцу. Нягледзячы на сціплы знешні выгляд,

гэтая афіша нясе шмат інфармацыі. Яна нагадвае, што паўвека таму на працягу месяца ў Мінску выстаўлялася праца “Дзяўчына, якая чытае пісьмо” Яна Вермеера. З-за аншлагу час працы музея быў падоўжаны да восьмі вечара. Алена Шапашнікова добра памятае і гэтыя чэргі, і месца, дзе канкрэтна дэманстравалася карціна, адна на ўсёй сцяне: на першым паверсе ў другой зале (побач з эвакуацыйнымі дзвярыма).

Афішы музея расклейваліся ў горадзе на тумбах і прыцягвалі ўвагу гледача, часта становячыся тым каталізаторам, што прыводзіў публіку ў музей. Спачатку яны мелі толькі інфармацыйныя харктар: зредку друкаваліся выявы

карцін ці скульптур, часта – толькі прозвішча мастака. Шрыфтавыя чорна-белыя на тонкай паперы, афішы паступова на працягу дзесяцігоддзяў ператвараліся ў творы графічнага мастацтва і дызайну. З развіццём тэхнікі друку яны сталі каляровымі і больш разнастайнымі.

Стварэннем плакатаў для мастацкіх выставак з канца 1960-х гг. займаліся прафесійныя мастакі-графікі, якія атрымлівалі замовы праз “Агітплакат” і працавалі на вытворча-мастацкім камбінаце. Яны выкарыстоўвалі адзіны модуль для зменнага тэксту або стваралі цалкам арыгінальны вобраз выстаўкі з дапамогай лінарыта ці матаўай шаўкаграфіі малатыражнага друку. Афішы самі па сабе паступова становіліся рабытэтамі, бо выконваліся ў мастацкіх графічных тэхніках і мелі вельмі абмежаваны тыраж (30–40 экз.). Такія малатыражныя афішы – працы выдатнага графіка Уладзіміра Васюка: да выстаўкі Аркадзя Астаповіча (1989) і прысвячэнне 150-гадоваму юбілею Фердынанда Рушчыца (2020), – надрукаваныя метадам шаўкаграфіі. У. Васюк лічыць гэтую тэхніку ідэальнаі для малатыражнай афішы і шкадуе, што яна паступова сыходзіць у нябыт: “Шаўкаграфія – тэхніка, якая прымушае графічную выяву дыхаць, а яе паверхню – вібрыраваць. Ніякія сучасныя лічбавыя тэхнікі не змогуць перадаць прыгажосць фактуры надрукаванай самім мастаком ці друкаром афішы”.

Часта афішы да сваіх выставак рабілі і друкавалі самі мастакі – Павел Семчанка, Каміль Камал, Наталля Паплаўская і інш. Гэта даволі вялікі пласт мастацкай музейнай афішы-плаката. У такім жанры працавалі многія з найстаратэйшых беларускіх графікаў: Адэлаіда Бетанава, Алена Лось, Сяргей Саркісаў, Павел Семчанка,

¹ З выступлення І. Міско на ўрачыстым святкаванні 85-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь 24 студзеня 2024 г.

Віктар Смаляк, Дзмітрый Сурскі і інш. Плакат Д. Сурскага, прысвечаны выстаўцы наіўнага мастацтва (1992), адпавядае святочнаму настрою экспазіцыі: трох асноўных колеры, смелая кампазіцыя, рысаваны шрыфт перадаюць самбытныя характеристы мастацтва інсітных майстроў. Бывала, што аўтары не падпісалі свае творы, бо час дзеяння мастацкай афіши вельмі кароткі – адзін-два месяцы. Таму так шмат у жанры друкаванай малатыражнай мастацкай афіши невядомых мастакоў.

З 2000-х гг. музейная выставачная афіши пачалі набываць іміджавы і рэкламныя характеристы: на іх бачым лагатып музея (які паступова змяняўся), лагатыпы спонсараў і партнёраў выставак, асабліва міжнародных. У гэты ж час адбывалася і камп'ютарызацыя ўстановы, таму музей стаў сам ствараць дызайн афіш-плакатаў і афіш-лістовак, якія расклейваліся ўжо не на тумбах ці гарадскіх рэкламных шчытах, а размяшчаліся ў вагонах метрапалітэна, на вакзale, у аўтобусах, навучальных установах, у будынку ГУМа.

Афіцыйна зарэгістраваны лагатып музея з'явіўся ў 2005 г. Пачалося візуальнае фарміраванне індывідуальнага фірменнага стылю. Афіши да выставак “Іканапіс Беларусі XVII–XVIII стст.” і “Мастацтва старажытных гарадоў Беларусі IX–XIV стст.” у выкананні У. Васюка маюць лагатып музея, які выступае хутка счытвальным візуальным кодам у гарадской прасторы сярод вялікай колькасці іншай інфармацыі.

Можна сказаць, што афіши перасталі выконваць толькі інфармацыйную функцыю, іх значэнне павялічылася. Яны становяцца элементамі вобраза музея, першымі ўдзельнікамі музейнай камунікацыі. Афіши пачалі фарміраваць брэнд Мастацкага музея, многія з іх прадаваліся ў музейным кіёску, іх з задавальненнем набывалі наведвальнікі.

Апошнія сем гадоў у музеі працуець прафесійныя дызайнеры рэкламнай прадукцыі – выхаванцы факультета дызайну Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і іншых навучальных установ. Афіши выставак і розных музейных падзеяў апошніх дзесяці гадоў створаны супрацоўнікамі нашай установы – фатографам Д. Казловым, дызайнерамі Д. Міхаленяй і Д. Аліевай.

Паступова сформіраваўся і фонд музейных фотаздымкаў. З канца 1950-х гг. у музеі працавалі прафесійныя фотографы Ісаак Салавейчык, Юрый Іваноў, Алег Ліхтаровіч, Вячаслаў Петрачэнкаў, Дзмітрый Казлоў. У іх абавязкі ўваходо-



**П'ер Кардэн (другі справа) падчас наведвання
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь.** 2004 г.

дзіла фатаграфаванне музейных падзеяў (экспазіцый і адкрыцця планавых выставак) і твораў мастацтва для навуковых картак і каталогаў. Так былі зафіксаваны музейны суботнік у галерэі на плошчы Свабоды, 8; Алена Аладава, якая схілілася над беларускай іконай; мастачка Надзяя Лежэ; першыя беларускія касманаўты ў музеі; П'ер Кардэн у экспазіцыі старажытнабеларускага мастацтва і шмат чаго іншага. У музеі захоўваецца найкаштоўнейшая калекцыя – тысячи негатываў стужак да 1990-х гг. Гэта жывая гісторыя – багаты матэрыял для будучых даследчыкаў-музеязнаўцаў.

Кожная падзея ў музейным жыцці з пачаткам “лічбавай эры” фіксуецца некалькімі дзясяткамі фотаздымкаў. У архіве захоўваецца шматтысічны лічбавы фота- і відэалетапіс музея, дапоўнены аматарскімі здымкамі навуковых супрацоўнікаў. На юбілейную выстаўку трапілі выявы найбольш тыповыя і харектэрныя, у якіх цікава адлюстраўваецца час і яго атрыбуты – прынцыпы развескі карцін у экспазіцыях дзесяці залаў, столевые люстры, падстаўкі, вінты і паводзіны экскурсантаў, значныя падзеі ў гісторыі ўстановы (адкрыцце новых карпусоў, знакавых выставак – народных мастакоў Беларусі і замежных майстроў), наведванне музея вядомымі людзьмі (айчыннымі і замежнымі мастакамі, музыкантамі, дзяржаўнымі дзеячамі розных краін і г. д.). Кожны такі фотаздымак фіксуе толькі адно імгненне з жыцця музея. Але гэтае імгненне з цягам часу становіцца візуальнай Гісторыяй.

Аўтар выказвае падзяку загадчыку аддзела навукова-асветніцкай работы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Дзіяне Шантар за заўвагі і кансультатыўныя.